

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Czy byliście Państwo wcześniej na terytorium Republiki Białoruś <input type="checkbox"/> так/tak <input type="checkbox"/> не/nie Калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/ Jeżeli tak, to proszę podać miejsce, termin i cel poprzedniego pobytu	Калі/кiedy.....
	Дзе/gdzie..... з якой мэтай/w jakim celu.....

27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/poprzednie wizyty w Republice Białoruś w bieżącym roku

1. od do, ilość dni	3. od do, ilość dni
2. od do, ilość dni	4. od do, ilość dni

28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана/Czy kiedykolwiek odmówiono Panu(i) wydania wizy Białoruskiej, lub wiza została anulowana?

не/nie так/tak калі/кiedy.....

29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства?/Czy kiedykolwiek odpowiadał(a) Pan(i) za nieprzestrzeganie prawa na terytorium Republiki Białoruś?

не/nie так/tak калі/кiedy..... дзе/gdzie.....

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/**Twierdząca odpowiedź na to pytanie nie zaważy na decyzji o wydaniu wizy, jednak w tym przypadku niezbędna jest rozmowa z konsulem**

30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek deportowany(a) z obcego państwa?

не/nie так/tak

Калі/кiedy

з якой краіны/z którego państwa.....

31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/środek transportu

32. Маршрут руху/trasa podróży

33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/środki zapewniające pobyt na terytorium Republiki Białoruś

наяўныя сродкі/gotówka крэдытныя карткі/karty kredytowe
 дарожныя чэкі/czeki podróżne білеты/bilety
 пражыванне/zamieszkanie

34. Медыцынская страхавая арганізацыя/Firma ubezpieczeniowa

.....
 нумар страхавога поліса/numer polisy.....
 тэрмін дзеяння страхавога поліса/termin ważności polisy.....

35. Сямейнае становішча/stan cywilny

знаходжуся ў шлюбе/żonaty (zameżna) разведзены(а)/rozwiedziony (a)
 не знаходжуся ў шлюбе/kawaler/panna удавец (удава)/wdowiec(a)

36. Фамілія мужа(жонкі)/Nazwisko męża/żony

37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ Nazwisko rodowe męża (żony)

38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Imię i drugie imię męża (żony)

39. Грамадзянства мужа(жонкі)/Obywatelstwo męża (żony)

40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/Data urodzenia męża(żony)

41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Miejsce urodzenia męża(żony)

(dzień/miesiąc/rok)

42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце таблицу/Czy razem z Panią/Panem jadą dzieci wpisane do paszportu?

Прозвішча/nazwisko	Імя/imię	дата і месца нараджэння/data i miejsce urodzenia

43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаю, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./

Deklaracja: Niniejszym oświadczam, że podane w tym wniosku przeze mnie informacje są dokładne i prawdziwe. Wiem, że podanie nieprawdziwych informacji lub odmowa przedstawienia niezbędnych dokumentów spowoduje odmowę udzielenia wizy Republiki Białoruś. Jestem również świadomy(a) faktu, że w przypadku gdy te informacje uznane zostaną za nieprawdziwe, wiza może być w każdym momencie anulowana. Zobowiązuję się po przybyciu na terytorium Republiki Białoruś zameldować się, oraz opuścić jej terytorium przed upływem terminu ważności wizy.

44. Асабісты подпіс/podpis osobisty

45. Дата запаўнення/ Data wypełnienia